

УДК 811.161.3

## ГРАМАТЫЧНЫЯ ВІДАЗМЯНЕННІ Ў МАЎЛЕННІ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЗАЎ З ІНШАМОЎНЫХ КРЫНІЦ

А. Д. Цеплякова

старшы вікладчык кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі  
УА “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова”  
г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь  
E-mail: [tepliakova@msu.by](mailto:tepliakova@msu.by)

У артыкуле разгледжаны граматычныя спосабы трансфармацый крылатых выразаў і афорызмаў у маўленні на матэрыйяле мовы мастацкай літаратуры і публіцыстыкі. Вылучаюцца спалучэнні “мадальныя + структурныя змяненні”, “мадальныя + марфалагічныя пераўтварэнні”, “мадальныя + сінтаксічныя + марфалагічныя змяненні”, “сінтаксічныя + марфалагічныя пераўтварэнні”. Робіца выведае аб прадуктыўнасці граматычных трансфармацый розных тыпаў у маўленні.

**Ключавыя слова:** беларуская мова, крылатыя выразы і афорызмы, структура, змест, трансфармацыя, мова мастацкай літаратуры, мова публіцыстыкі.

### GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN SPEECH OF WINGED EXPRESSIONS FROM FOREIGN SOURCES

А. Д. Терплюкова

Senior Lecturer of the Department of Theoretical and Applied Linguistics  
of Mogilev State A. Kuleshov University,  
Mogilev, Republic of Belarus  
E-mail: [tepliakova@msu.by](mailto:tepliakova@msu.by)

The article considers grammatical ways of transformations of winged expressions and aphorisms in speech on the material of the language of fiction and of media. The combinations “modal + structural transformations”, “modal + morphological transformations”, “modal + syntactic + morphological transformations”, “syntactic + morphological transformations” are distinguished. The conclusion is made about the productivity of grammatical transformations of different types in speech.

**Key words:** Belarusian language, winged expressions and aphorisms, structure, content, transformation, language of fiction, language of media.

**Уводзіны.** Крылатыя слова – гэта розныя па структуры і змесце цытаты з тэкставых крыніц, масава вядомыя і рэгулярна ўжывальныя ў маўленні, якія могуць страчваць асацыяцыю з сваёй крыніцай і ўжывацца як фразеалагізмы або як прыказкі [3; 4; 5; 8; 9; 14; 15; 20; 21]. Рознааспектнае вывучэнне крылатых выразаў і афорызмаў – адна з актуальных проблем сучаснага беларускага мовазнаўства [2].

Структура крылатых выразаў і афорызмаў падпадае трансфармацыям, сярод якіх трэба размяжоўваць змяненні трох тыпаў. Найперш, мадыфікацыйныя крылатых выразаў і афорызмаў назіраюцца пры іх запазычанні з адной мовы ў іншую [1; 22; 23; 25; 26]. Па-другое, крылатыя выразы і афорызмы змяняюцца пры іх парадыйных і жартоўных трансфармацыях, у выніку якіх ствараюцца т.зв. “антышытаты” [6; 7]. І па-трэцяе, крылатыя выразы і афорызмы мадыфікуюцца пры іх ужыванні ў маўленні [24], прычынай чаго з'яўляецца такая іх уласцівасць, як лаканізм [10], што перашкаджае моўніку свабодна ўбудоўваць іх у сінтаксічную будову маўлення, у выніку чаго структура крылатага выразу ці афорызма ў той ці іншай ступені відаzmяняеца (без страты плану зместу). Такія відаzmяненні крылатых слоў і афорызмаў у маўленні бываюць адзінкавыя і рэгулярныя, аднастайнія і камбінаваныя.

Камбінаваныя змяненні – гэта спалучэнне трансфармацыйных прыёмаў розных тыпаў у межах аднаго крылатага выразу. Камбінаваныя змяненні можна дыферэнцыраваць на аднатаўпныя і рознататаўпныя. Рознататаўпныя трансфармацыі прадстаўляюць найбольшую цікавасць.

**Мэты і задачы.** Мэта даследавання – вылучыць рознайпныя спалучэнні трансфармацый крылатых выразаў і афарызмаў у маўленні. Для дасягнення мэты даследавання быў вырашаны наступныя задачы: 1) устаноўлены тыпы трансфармацый крылатых слоў у маўленні; 2) вылучаны граматычныя тыпы трансфармацый крылатых слоў у маўленні; 3) апісаны разнавіднасці граматычных відавідненняў крылатых слоў у маўленні.

**Метады і матэрыял даследавання.** Асноўны метад даследавання апісальны, заснаваны на выкарыстанні кантэкстуальнага, структурна-семантычнага і трансфармацыйнага аналізу, а таксама колькасных падлікаў.

У якасці матэрыялу даследавання выбраны ілюстрацыі ўжывання крылатых выразаў і афарызмаў у мове твораў мастацкай літаратуры і публіцыстыкі, адлюстраваныя ў даведніках крылатых слоў [11; 12; 13; 18; 19], а таксама ў фразалагічных і парэмілагічных слоўніках [16; 17]. Усяго было праналізавана больш за 1200 выпадкаў ўжывання крылатых выразаў і афарызмаў.

**Вынікі і іх абмеркаванне.** У выніку даследавання быў вылучаны шэраг наступных рознайпных камбінаваных трансфармацый крылатых слоў у маўленні: мадальныя + структурныя трансфармацыі (5,3 %); мадальныя + марфалагічныя трансфармацыі (1,6 %); мадальныя + сінтаксічныя + марфалагічныя трансфармацыі (2,8 %); сінтаксічныя + марфалагічныя трансфармацыі (13,2 %). У межах апошняга тыпу найбольш пашыраны наступныя камбінаваныя прыёмы:

1. Увядзенне ў стандартны кантэкст + парцэляцыя (дыстантная) + лексічная субстытуцыя + намінацыйная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Колькі б ні шукалі ісціну ў віне, на самой справе яна знаходзіца ў гарэлцы.* (Вож., 1996, № 12) – парап.: *Ісціна (правда) у віне.*

2. Дыстантная парцэляцыя + намінацыйная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Усе засяроджсаны слухалі маладога, ды не, нават юнага загадчыка літчасткі, які вельмі нагадваў Дон Кіхота ці барона Мюнхаўзена, толькі яшчэ бязусых. Гаварыць ён стараўся гучна, выразна і, як яму, мусіць, здавалася, тэмпераментна: – Даkul, я вас пытаюся, дарагія таварышы, нашыя таважаныя кабеты бальзакаўскага, а то і ўвогуле няпэўнага ўзросту будуць іграць хлапчукоў!?* Гэта ж прафанацыя. Гэта не толькі антыэстэтычна. Гэта амаральна. (Г. Б.) – парап.: *Жанчына бальзакаўскага ўзросту.*

3. Элімінацыя + марфалагічныя трансфармацыі праяўляеца ў адзінкавай мадэлі (элімінацыя асобных лексічных кампанентаў + намінацыйная марфалагічная трансфармацыя), напр.: *Дзесяты ці адзінкаваты кажух шыле Голуб за зіму. Ён пашыў бы болей, але гаспадар на гаспадара не прыходзіцца. У аднаго аўчынняма, у другога не выраблены, цвёрдыя, як бляха. Дый на другую работу ён адцягваўся, перашываючы розную старызну. Дзень пабольшаў. Праз агенечка стопкі Голубу відаць, якія доўгія катяжы-суслы павіслі са страхі хлява. Сонца ўсё часцей прабіваецца з-за калматых воблакаў, і катяжы безупынна катаюць. Кроплі звініць, пяюць, падаючы з ледзяшоў, якія падобны на застылую музыку.* Вясна на дварэ. (І. Н. 1) – парап.: *Архітэктура – застылая музыка; Але – не вяртатаца ж назад, на раздарожжса, столькі праехаўши. Уперад, толькі ўперад! Трэба паганіць стражаны час.* (ЛіМ, 2001, № 10–11) – парап.: *у пошуках стражанага часу.*

4. Элімінацыя + субстытуцыя + марфалагічныя трансфармацыі, што рэалізуецца паводле некалькіх способаў.

а) элімінацыя асобных лексічных кампанентаў + лексічная субстытуцыя + намінацыйная і дзеяслоўная марфалагічныя трансфармацыі, напр.: *Выспеў час стварэння новага вучэння, ужо без Хрыста, ці, па-простаму кажучы, антыхрыстовага. Стварыў яго супліменнік Хрыста Маркс. Разам са сваім закадычным дружбаком Энгельсам яны выпусцілі здань камунізму бадзяца на Еўропе.* Бадзялася гэтая здань, бадзялася, пакуль не прыблілася да славян ... (Вож., 1999, № 12) – парап.: *Прывід ходзіць па Еўропе, прывід камунізму;*

б) элімінацыя асобных лексічных кампанентаў + лексічная субстытуцыя + намінацыйная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Для горада, дзе зараз пераважная большасць беспрацоўных належыць да “ slabай палавіны” і дзе напічаеца ўсяго некалькі вакансій для жанчын, без перабольшання, гэта стане сацыяльнай катастрофай.* (З-да, 12.12.2002) – парап.: *мая другая (лепшая) палавіна;*

в) элімінацыя асобных лексічных кампанентаў + лексічная субстытуцыя + змяненне сінтаксічнай структуры + дзеяслоўная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Мы выкрылі сумніцельную здань светлай будучыні, якая блукала на Еўропе...* (Вож., 1998, № 7) – парап.: *Прывід ходзіць па Еўропе, прывід камунізму.*

5. Акалічнасная ўстаўка + дзеяслоўная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Цяпер, калі вярнуцца назад і ацаніць тое мастацтва, то мы павінны проста зняць шапку перед гэтым мастацтвам, перед яго лепішымі творамі...* Цяпер часы змяніліся. (ЛіМ, 14.05.1993) – парап.: *Часы мяняюцца, <i мы мяняемся разам з i>.*

6. Прэдыкатыўная ўстаўка + лексічная субстытуцыя + лексічная інверсія + марфалагічныя трансфармацыі, напр.: *Неяк выходзіць у нас з вами дзіўна: запрашалі вас да сябе, а вы чамусыць ўсё не выбераце часу. А раз Магамет да гары не ідзе, астаеца гары ісці да Магамета.* (Лынък.) – парап.: *Калі гары не ідзе да Магамета, то Магамет ідзе да гары.*

7. Субстытуцыя + марфалагічныя трансфармацыі, што рэалізуецца паводле наступных спосабаў:  
 а) лексічная субстытуцыя + намінацыйная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Надыходзіць час, калі ў грамадстве ствараеца такая атмасфера, што яму не патрэбны сумленны прынцып чалавек, які мае незалежныя меркаванні, яшчэ не абалванены марыянетачнай уладаю.* (Г. М.) – парапун.: *марыянетачны ўрад*;
- б) лексічная субстытуцыя + субстытуцыя структурных частак + дзеяслоўная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Яны падышлі да вялікага новага дома на прастекце, і гэта чамусьці канчаткова пераканала Лемяшэвіча, што Дар'я Сяянаўна – жанчына замужняя. Ён пажартаваў: – Скажыце, дзе вы жывеце, і я скажу, хто вы, так здаецца?* (Шам. 3) – парапун.: *Скажы <мне>, хто твае сябры (твой сябра), <i>я скажу, хто ты.*
8. Лексічная субстытуцыя + лексічная інверсія + намінацыйная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *З упартасцю Сізіфавай // без лішніх парапраз // ён дзень за днём // успіхае свой Камень на Парнас.* (Э. А.) – парапун.: *сізіфава праца*.
9. Інверсія + марфалагічныя трансфармацыі, што рэалізуецца паводле наступных спосабаў:  
 а) лексічная інверсія + намінацыйная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Усмешилівая парака схавалася за бурачковай занавескаю, пакінуўшы мене любавацца высокім белым крэслам. Давялося пайсці далей і разглядаць штучны тавар.* Заапарк у чырвоным, пурпуровым, бэзвым, ліловым святле. Людзі – жывёлы. *Жывёлы – людзі.* (А. Г. 7) – парапун.: *Чалавек – жывёла (звер); Нацыя. Тут, як кажуць, няма каментарыў – усё даўно ўжо сказана.* (Св., 20.02.1996) – парапун.: *Каментары лішнія (не патрэбны);*  
 б) лексічная інверсія + дзеяслоўная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Калі б не слушныя парады ды падказкі начальніка рыбааховы, не разуменне з боку кірауніка раёна – па сённяшні дзень з ветракамі ваяваў бы.* (З-да, 28.06.2002) – парапун.: *ваяваць (змагацца) ветракамі.*
10. Змяненне сінтаксічнай структуры + дзеяслоўная марфалагічная трансфармацыя, напр.: *Часам аўтар аповеду трапляе ў палон да, як цяпер кажуць, харызматычнай асобы героя і за ім следам імкнецца ахапіць неабдымае, “пераблытаць дзень і ноц”, “спыніць імгненне”, каб выказаць самае ічырае захапленне.* (ЛіМ, 2001, № 7) – парапун.: *Спынісі імгненне! <Ты цудоунае>.*
- Высновы.** Такім чынам, найбольш прадуктыўным спосабам змянення крылатых выразаў і афорызмаў у маўленні з'яўляецца “сінтаксічны + марфалагічныя трансфармацыі”. У сваю чаргу, найбольш разгалінаванымі прыёмамі змянення крылатых выразаў і афорызмаў у маўленні з'яўляюцца спалучэнні “мадальныя + структурныя трансфармацыі”, “мадальныя + сінтаксічныя + марфалагічныя трансфармацыі”.
- Спіс выкарыстаных крыніц**
1. Венідзіктаў, С. В. Рускамоўныя запазычанні крылатых слоў у сучаснай беларускай мове / С. В. Венідзіктаў, Я. Я. Іваноў // Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-balto-wschodniosłowiańskich. – 2002. – Т. VIII. – С. 210–217.
  2. Иванов, Е. Е. Белорусская паремиология и афористика в общеевропейском контексте (актуальные проблемы изучения) / Е. Е. Иванов // XV Міжнародны съезд славистов = XV International Congress of Slavists, Minsk, 20–27 жніўня 2013 г.: тэзісы : у 2 т. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – Т. 1. – С. 322–323.
  3. Иванов, Е. Е. К разграничению понятий воспроизведимости и рекуррентности афористических фраз / Е. Е. Иванов // Материалы XXXII Междунар. филол. конф., 11–15 марта 2003 г. – Санкт-Петербург : Филол. фак. СПбГУ, 2003. – Вып. 14. – С. 14–23.
  4. Иванов, Е. Е. О рекуррентных прототипах крылатых фраз / Е. Е. Иванов // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. – Гомель : ГГУ, 2003. – С. 74–78.
  5. Иванов, Е. Е. Языковая природа крылатых слов / Е. Е. Иванов // Проблемы беларускага літаратуразнаўства. – Мінск : МНТ, 2000. – С. 303–312.
  6. Иванова, С. Ф. Аntyцьтаты ў сучаснай беларускай мове / С. Ф. Иванова, Я. Я. Іваноў // Phraseologische Studien: Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. – Greifswald : E.M.A.-Universität, 2010. – С. 174–183.
  7. Иванова, С. Ф. Парадайныя, іранічныя і жартоўныя трансфармацыі крылатых выразаў (да складання слоўніка беларускіх антыцьтак) / С. Ф. Иванова, Я. Я. Іваноў, В. А. Шпакоўская // Даследаванні па германскай і славянскай філагії. – 2011. – Вып. 4. – С. 52–61.
  8. Иваноў, Я. Я. Афорыстычнае выказванне як моўная мадэль крылатых слоў / Я. Я. Іваноў // Філологічні студіі. – 2017. – Вып. 16. – С. 114–121.
  9. Иваноў, Я. Я. Крылатыя слова / Я. Я. Іваноў // Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. – Мінск : БелЭн, 2005. – Т. 1. – С. 729–730.
  10. Иваноў, Я. Я. Лаканізм / Я. Я. Іваноў // Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. – Мінск : БелЭн, 2005. – Т. 2. – С. 7–9.
  11. Иваноў, Я. Я. Крылатыя афорызмы ў беларускай мове: з іншамоўных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н.э.–XX ст. : тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ, 2011. – 164 с.
  12. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік. Ч. 1 : З іншамоўных крыніц XII–XX стст. – Магілёў : МДУ, 2004. – 136 с.
  13. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік. Ч. 2 : З рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц XII–XX стст. – Магілёў : МДУ, 2006. – 208 с.
  14. Лепешаў, І. Я. Крылатыя слова / І. Я. Лепешаў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. – Мінск : БелСЭ, 1986. – Т. 3. – С. 137.
  15. Лепешаў, І. Я. Крылатыя слова і фразеалігізмы / І. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 1992. – № 9. – С. 38–41.

16. Лепешаў, І. Я. Этымалагічны слоўнік прыказак / І. Я. Лепешаў. – Мінск : Вышэйшая школа, 2014. – 141 с.
17. Лепешаў, І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў / І. Я. Лепешаў. – Мінск : БелЭн, 2004. – 443 с.
18. Лепта біблейской мудрости : русско-славянский словарь библейских выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и грузинском языках : в 2 т. / под ред. Е. Е. Иванова [и др.]. Могилёв : МГУ, 2019. Т. 1. 334 с.
19. Лепта біблейской мудрости : русско-славянский словарь библейских выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и грузинском языках : в 2 т. / под ред. Е. Е. Иванова [и др.]. – Могилёв : МГУ, 2019. – Т. 2. 308 с.
20. Ломакина, О. В. Крылатка в современном культурном контексте / О. В. Ломакина, В. М. Мокиенко // Вестник Российской университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2019. – Т. 10. – № 2. – С. 256–272.
21. Міхневіч, А. Я. Крылатыя слова / А. Я. Міхневіч // Беларуская мова : энцыклапедыя. Мінск : БелЭн, 1994. С. 273–274.
22. Теплякова, А. Д. Иноязычные заимствования крылатых слов в белорусском и немецком языках / А. Д. Теплякова // Материалы VI Междунар. науч. конф. «Язык, культура, общество», Москва, 22–25 сентября 2011 г. – М. : МИИЯ, 2011. – С. 125–126.
23. Теплякова, А. Д. Источники крылатых выражений в белорусском языке / А. Д. Теплякова // Фразеология и языковая динамика. – Greifswald: E.-M.-A. Universität; СПб. : СПбГУ, 2011. – С. 67–69.
24. Цеплякова, А. Д. Асноўныя віды трансфармаціі клішэ ў тэксце / А. Д. Цеплякова // Итоги научных исследований учёных МГУ имени А. А. Кулепова 2017 г. – Могилёв : МГУ, 2018. – С. 89–91.
25. Цеплякова, А. Д. Запазычаныя крылатыя выразы ў сучаснай беларускай мове / А. Д. Цеплякова, С. Ф. Иванова // Phraseology of Germanic, Romanic and Slavic Languages. – 2009. – Вып. 1. – С. 98–112.
26. Цеплякова, А. Д. Літаратурныя крыніцы фразеалагічных адзінак, запазычаных з нямецкай мовы ў беларускую мову (па-за межамі этымалагічнага слоўніка фразеалагізмаў) / А. Д. Цеплякова, Я. Я. Іваноў // Немецкий язык лингводидактическое обеспечение и методика преподавания. – Могилёв : МГУ, 2019. – С. 82–87.

#### References

1. Venidziktau, S. V. & Ivanou Ya.Ya. (2002). Ruskamounyya zapazychannni krylatyh slou u suchasnaj belaruskaj move. *Dziedzictwo przeszlosci zwiazkow jazykowych, literackich i kulturowych polsko-balto-wschodnioslowianskich*. T. VIII. S. 210–217. (In Bel.).
2. Ivanov, E. E. (2013). Belorusskaya paremiologiya i aforistika v obshheevropejskom kontekste (aktualnye problemy izucheniya. XV International Congress of Slavists, Minsk, 20–27.08.2013: in 2 t. – Minsk : Belaruskaya navuka. T. 1. S. 322–323. (In Russ.).
3. Ivanov, E. E. (2003). K razgranicheniyu ponyatiy vosproizvodimosti i rekurrentnosti aforisticheskikh fraz. *Materialy XXXII Mezhdunar. filol. konf., 11–15.03.2003*. Sankt-Peterburg : Filol. fak. SPbGU. Vyp. 14. S. 14–23. (In Russ.).
4. Ivanov, E. E. (2003). O rekurrentnyh prototipah krylatyh fraz. *Slavyanskaya frazeologiya v arealnom, istoricheskem i etnokulturnom aspektakh*. Gomel : GGU. S. 74–78. (In Russ.).
5. Ivanov, E.E. (2000). Yazykovaya priroda krylatyh slov. *Prablemy belaruskaga litaraturaznaustva*. Minsk : MNT. S. 303–312. (In Russ.).
6. Ivanova, S. F. & Ivanou, Ya.Ya. (2010). Antycytaty u suchasnaj belaruskaj move. *Phraseologische Studien: Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie*. Greifswald : E.M.A.-Universität. S. 174–183. (In Bel.).
7. Ivanova, S. F., Ivanou Ya.Ya. & Shpakouskaya, V. A. (2011). Paradyjnyya, iranichnyya i zhartounyya transfarmacyi krylatyh vyrazau. *Dasledovanni pa germaneskaj i slavyanskaj filalogii*. Vyp. 4. S. 52–61.
8. Ivanou, Ya. Ya. (2017). Afarystichnae vykazvanne yak mounaya madel krylatyh slou. *Filologichni studii*. Vip. 16. S. 114–121. (In Bel.).
9. Ivanou, Ya. Ya. (2005). Krylatyya slovy. *Belaruski falklor: encykpedyya: u 2 t*. Minsk : BelEn. T. 1. S. 729–730. (In Bel.).
10. Ivanou, Ya. Ya. (2005). Lakanizm. *Belaruski falklor: encykpedyya: u 2 t*. Minsk : BelEn. T. 2. S. 7–9. (In Bel.).
11. Ivanou, Ya. Ya. (2011). *Krylatyya afaryzmy u belaruskaj move: z inshamonyh litaraturnyh i falklornyh krynic: tlumachalny slounik*. Magilyou : MDU. 164 s. (In Bel.).
12. *Krylatyya vyrazy u belaruskaj move: tlumachalny slounik. Ch. 1: Z inshamonyh krynic XII–XX stst.* (2004). Magilyou : MDU. 136 s. (In Bel.).
13. *Krylatyya vyrazy u belaruskaj move: tlumachalny slounik. Ch. 2: Z ruskamounyh litaraturnyh i falklornyh krynic XII–XX stst.* (2006). Magilyou : MDU. 208 s. (In Bel.).
14. Lepeshau, I.Ya. (1986). Krylatyya slovy. *Encykpedyya litaratury i mastaczta Belarusi: u 5 t*. Minsk : BelSE. T. 3. S. 137. (In Bel.).
15. Lepeshau, I. Ya. (1992). Krylatyya slovy i frazealagizmy. *Rodnae slova*. № 9. S. 38–41. (In Bel.).
16. Lepeshau, I. Ya. (2004). Etymalagichny slounik frazealagizmau. Minsk : BelEn. 443 s. (In Bel.).
17. Lepeshau, I. Ya. (2014). Etymalagichny slounik prykazak. Minsk : Vysshaysha shkola. 141 s. (In Bel.).
18. *Lepta bibilejskoj mudrosti: russko-slavyanskij slovar biblejskix vyrazhenij i aforizmov: v 2 t.* (2019). Red. E. E. Ivanov [i dr.]. Mogilyov : MGU. T. 1. 334 s. (In Russ.).
19. *Lepta bibilejskoj mudrosti: russko-slavyanskij slovar biblejskix vyrazhenij i aforizmov: v 2 t.* (2019). Red. E. E. Ivanov [i dr.]. Mogilyov : MGU. T. 2. 308 s. (In Russ.).
20. Lomakina, O. V. & Mokienko, V. M. (2019). Krylatka v sovremennom kulturnom kontekste. Vestnik Rossiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya jazyka. Semiotika. Semantika. T. 10. № 2. S. 256–272. (In Russ.).
21. Mixnevich, A. Ya. (1994). Krylatyya slovy. *Belaruskaya mova: encykpedyya*. Minsk : BelEn. S. 273–274. (In Bel.).
22. Teplyakova, A. D. (2011). Inoyazychnye zaimstvovaniya krylatyh slov v beloruskom i nemeczkom jazykah. *Materialy VI Mezhdunar. nauch. konf. «Jazyk, cultura, obshhestvo»*, Moskva, 22–25.09.2011. Moskva : MIIYa. S. 125–126. (In Russ.).

23. Teplyakova, A. D. (2011). Istochniki krylatyh vyrazhenij v belorusskom yazyke. *Frazeologiya i yazy'kovaya dinamika*. Greifswald: E.M.A.-Universität; Sankt-Peterburg : SPbGU. S. 67–69. (In Russ.).
24. Cepliyakova, A. D. (2018). Asnoumyya vidy transformacyi klishe u tekscie. *Itogi nauchnyh issledovanij uchonykh MGU imeni A. A. Kuleshova 2017 g.* Mogilyov : MGU. S. 89–91. (In Bel.).
25. Cepliyakova, A. D. & Ivanova, S. F. (2009). Zapazychannya krylatyya vyrazy u suchasnaj belaruskaj move. *Phraseology of Germanic, Romanic and Slavic Languages*. Vyp. 1. C. 98–112. (In Bel.).
26. Cepliyakova, A. D. & Ivanou, Ya. Ya. (2019). Litaratumyya krynicy frazealogichnyh adzinak, zapazychanych z nyameczkaj movy u belaruskuyu movu. *Nemeczkij yazyk lingvovidakticheskoe obespechenie i metodika prepodavaniya*. Mogilyov : MGU. C. 82–87. (In Bel.).

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова